




РАБОТА З ТЭКСТЫЛЬНЫМІ МАТЭРЫЯЛАМІ частка 1

Сячкоўская Лідзія Рыгораўна,
старшы выкладчык кафедры
спецыяльнай педагогікі

ПЛАН ЗАНЯТКАЎ :

1. Правілы бяспекі пры рабоце іголкай, шпількамі
 2. Правілы бяспекі пры рабоце нажніцамі
 3. Правілы бяспекі пры рабоце электрычным прасам
- 


Правілы бяспекі пры рабоце іголкай, шпількамі

- ▶ 1. Іголкі захоўваць у падушачцы або ігольніцы, абвіўшы іх ніткай. Шпількі захоўваць у скрынцы з шчыльна зачыняемым вечкам.
- ▶ 2. Зламаную іголку не кідаць, а класці ў спецыяльна адведзеную для гэтага скрынку.
- ▶ 3. Ведаць колькасць іголак, шпілек, узятых для працы. У канцы працы праверыць іх наяўнасць.
- ▶ 4. Падчас працы іголкі і шпількі ўкалываць ў падушачку. Нельга браць іх у рот, не ўкалываць у вопратку, мяккія прадметы, сцены, фіранкі. Не пакідаць іголку ў вырабе.
- ▶ 5. Не шыць іржавай іголкай. Яна дрэнна праходзіць у тканіну, пакідае плямы і можа зламацца.
- ▶ 6. Прымацоўваць выкрайкі да тканіны вострымі канцамі шпілек ў кірунку ад сябе, каб пры руху рук наперад або ў бакі не нагоцца.
- ▶ 7. Перад прымеркай праверыць, ці не засталіся ў вырабе шпількі або іголкі.

Правілы бяспекі пры рабоце нажніцамі

- ▶ 1. Працаваць толькі спраўнымі інструментамі: добра адрэгуляванымі і завостранымі нажніцамі.
- ▶ 2. Нажніцы захоўваць у пэўным месцы – у падстаўцы або рабочай скрынцы.
- ▶ 3. Класці нажніцы стуленымі лёзамі ад працуючага; перадаючы, трымаць іх за стуленыя лёзы.
- ▶ 4. Не пакідаць нажніцы з расчыненымі лёзамі.
- ▶ 5. Сачыць за рухам і становішчам лёзаў падчас працы.
- ▶ 6. Не гуляць з нажніцамі, не падносіць нажніцы да твару.
- ▶ 7. Выкарыстоўваць нажніцы толькі па прызначэнні.

Правілы бяспекі пры рабоце электрычным прасам

- ▶ 1. Перад працай прасам праверыць спраўнасць шнура.
 - ▶ 2. Прас ўключаць і выключаць сухімі рукамі, беручыся за корпус вілкі.
 - ▶ 3. Ставіць прас на падстаўку.
 - ▶ 4. Сачыць за тым, каб падэшва праса не дакраналася шнура.
 - ▶ 5. Па заканчэнні работы прас выключаць.
- 

Литература

1. Букач, Л. А. Материаловедение и технология ручной вышивки : учеб. пособие / Л. А. Букач, М. А. Ровнейко. – Минск : Респ. ин-т проф. образования, 2015. – 327 с.
2. Власова, А. А. Уроки рукоделия / А. А. Власова. – СПб. : Корона принт, Кристалл, 1998. – 400 с.
3. Выгонов, В.В. Практикум по трудовому обучению: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений/ В.В.Выгонов. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 256 с., 12 л. ил: ил.
4. Гукасова, А.М. Методика трудового обучения /А.М. Гукасова. – М.: Просвещение, 1990. – 207 с.
5. Кузнецов, В.П. , Рожнёв, Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских / В.П. Кузнецов. – М.: Просвещение, 1981.
6. Рукоделие для детей / Калинич М., Павловская Л., Савиных В. – Мн.: Польша, 1997. – 201 с.: ил.
7. Цейтлин, Н.Е., Демидова, А.П. Справочник по трудовому обучению: Пособие для учителя/ Н.Е.Цейтлин. – М.: Просвещение, 1983. – 288 с.: ил.